




НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ



**Праграма
міжнароднай навуковай канферэнцыі**

**МІНСК І МІНЧАНЕ:
ДЗЕСЯЦЬ СТАГОДДЗЯЎ ГІСТОРЫІ.
САЦЫЯЛЬНЫЯ СТРУКТУРЫ І
ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ**



Мінск, 15-16 верасня 2011 г.



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

Аргкамітэт канферэнцыі

Старшыня:

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Намеснікі старшыні:

Груша Аляксандр Іванавіч – загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – в.а. вучонага сакратара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Адказны сакратар:

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Члены аргкамітэта:

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Галенчанка Георгій Якаўлевіч – галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук;

Жылінскі Марат Генадзьевіч – намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Пашкевіч Уладзімір Іванавіч – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Парадак працы канферэнцыі

(Інстытут гісторыі, вул. Акадэмічная, 1, другі паверх, п. 223)

15 верасня

- 9:00 – 10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1).
- 10:00 – 13:00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне.
- 13:00 – 14:00 Абед.
- 14:00 – 19:00 Працяг працы канферэнцыі.

16 верасня

- 9:00 – 13:00 Праца канферэнцыі.
- 13:00 – 14:00 Абед.
- 14:00 – 17:00 Працяг працы канферэнцыі.
- 17:00 – 19:00 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.

Даклады на пленарным пасяджэнні – 20 хвілін

Даклады – 10 хвілін

15 верасня

Адкрыццё канферэнцыі

Уступнае слова акадэміка-сакратара АДДЗЯлення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара *Аляксандра Аляксандравіча Кавалені*

Уступнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта *Вячаслава Віктаравіча Даніловіча*

Пленарнае пасяджэнне

Раманава Ірына Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Штодзённасць савецкага горада: гістарыяграфія і метадалогія праблемы».

Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Ахоўныя археалагічныя даследаванні ў гістарычным цэнтры Мінска ў 2007–2011 гг.: матэрыялы і інтэрпрэтацыя».

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на мінскім Замчышчы ў 2009 г.»

Гарбачова Вольга Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Мінчане на фотаздымках 60-х гадоў XIX ст.»

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).

Тэма даклада: «Аматарскія аб'яднанні канца XIX – пачатку XX ст. як адна з форм правядзення вольнага часу жыхароў Мінска».

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск пасляваенны (1944–1956 гг.) на фатаздымках з архіва М.П. Міхалапа».

Працяг працы канферэнцыі

14:00-19:00

Вядучыя пасяджэння:

к.г.н. Аляксандр Іванавіч Груша,
к.г.н. Вольга Васільеўна Гарбачова, Вольга Уладзіміраўна Бабкова

Бабкова Вольга Уладзіміраўна, загадчык аддзела Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Жыццё і смерць менскага земскага суддзі Грыгора Макаравіча ў актах менскага гродскага суда 1600–1616 гг.»

Палтаржыцкая Надзея Мікалаеўна, аспірантка Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Дзень з жыцця ўрадніка менскага магістрата другой паловы XVII ст.»

Астаповіч Антон Уладзіміравіч, старшыня Рэспубліканскага савета “Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры”; Вантух Антон Сяргеевіч; Лары Андрэй Сяргеевіч, члены архітэктурнай секцыі Таварыства (Мінск).

Тэма даклада: «Комплексныя навуковыя пошукі ў рэстаўрацыі, рэканструкцыі і аднаўленні гістарычнага цэнтра Мінска на прыкладах паўднёва-ўсходняй часткі Замчышча, правага боку вул. Гандлёвай (Зыбіцкай), былога Дамініканскага касцёлу і будынкаў былога кляштару бернардынаў».

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Бюджэты Мінска першай трэці XIX ст.: фінансавыя ўмовы жыцця гараджан».

Мазеў Валяцін Генрыхавіч, кандытат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Жыццё жыхароў Мінска ва ўмовах Першай сусветнай вайны».

Латушкова Юлія Павловна, маладзій навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Дневники Иосифа Голубева: быт и деньги рядового горожанина в экстремальных условиях».

Рудович Станислав Степанович, кандидат исторических наук, доцент (Минск).

Тэма даклада: «Повседневность революционного Минска 1917 г. в зеркале публицистики Дорофея Бохана».

Варанкова Ірына Юр'еўна, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск і мінчане ў лютэрку нямецкага акупацыйнага друку (1941–1944)».

Ростовцев Павел Станиславович, начальник отдела ИП "Велком" (Минск)

Тэма даклада: «Использование немецких аэрофотоснимков Минска в изучении характера разрушений города в 1941–1945 гг.»

Сівохін Генадзь Аляксандравіч, загадчык аддзела Гісторыка-культурнага музея-запаведніка "Заслаўе" (Заслаўе).

Тэма даклада: «Прэзентацыя цялеснага праз публічнае і прыватнае ў культуры беларускага мадэрнаснага горада».

Смоликова Тат'яна Михайловна, аспирант Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск).

Тэма даклада: «Стратегия жизни личности в условиях современной медиокультуры города Минска».

16 верасня

Праца канферэнцыі

9:00-13:00

Вядучыя пасяджэння:

к.г.н. Аляксандр Барысавіч Доўнар, к.г.н. Сяргей Міхайлавіч Васовіч,
к.г.н. Андрэй Фёдаравіч Самусік

Язэпенка Ігар Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Кенька Павел Міхайлавіч, малады навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Ранія этапы засялення мінскага Замчышча па дадзеных археалагічных даследаванняў 1950-х гг. і 2008 г.»

Кузьмін Андрей Валентинович, вядучы навуковы супрацоўнік НІО кнігаведения ФГБУ «Российская государственная библиотека» (Москва).

Тэма даклада: «“Роговоложи внуцы“ по данным древнейшего пергаменного синодика Троице-Сергиева монастыря (РГБ. Ф. 304/III. № 25)».

Доўнар Аляксандр Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Новая крыніца: Рэестр дварышчаў Менска 30-х гадоў XVI ст.»

Бектинева Шаміль Іршатавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Монетныя і метралогічныя знаходкі ў Мінску і яго наваколлях».

Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь; Талкачова Людміла Іванаўна, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «План гістарычнага цэнтра Мінска са збору Віленскага музея Івана Луцкевіча ў фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь: папярэдні аналіз».

Иоффе Эманнуил Григорьевич, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск).

Тэма даклада: «Еврейское население Минска в XVI–XIX вв.»

Іванова Людміла Сяргеёўна, вядучы палеограф Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асобы мінскага кальвінскага збору».

Шаланда Аляксей Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Менскі мяшчанскі род Маслянкаў: заўвагі да радаводу і гербіка».

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Мінск і Міншчына XVII ст. ва ўспамінах Яна Цадроўскага (1617–1682 гг.)».

Кітурка Ірына Фёдарэўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта перападрыхтоўкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы (Гродна).

Тэма даклада: «Мінскія шынковыя дамы і бровары паводле інвентара 1772 года: уладальнікі і прадукцыя».

Самусік Андрэй Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Навучальныя ўстановы Мінска ў святле адметных падзей айчыннай гісторыі XVIII – другой трэці XIX ст.»

Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Асабовы склад органаў гарадскога самакіравання Мінска 1702–1732 гг.»

Дзянісаў Уладзімір Мікалаевіч, галоўны архівіст Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі; Кукуня Вольга Рыгораўна, вядучы мастацтвазнаўца Інстытута “Праектрэстаўрацыя” (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскі палац Пшэздзецкіх (XVIII–XIX стст.)».

Боровой Ростислав Витальевич, начальник отдела ООО “Центра по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий” (Минск).

Тэма даклада: «“Немига” в пределах исторического центра Минска (конец XVIII – начало XX в.)».

Груша Аляксандр Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Тэма даклада: «Ваколіцы Менска ў крыніцах другой паловы XV – пачатку XVI ст.»

Филатова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск).

Тэма даклада: «Культурная жизнь Минска во время войны 1812 г.»

Лицкевич Олег Владимирович, литературный редактор издательства Свято-Елисаветинского монастыря в Минске (Минск).

Тэма даклада: «Татарский ювелир в Молодечно: еще раз о возможном происхождении “пояса Витовта”».

Готин Андрей Александрович, старший инспектор Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Республики Беларусь (Минск).

Тэма даклада: «Пожар в Минске 30 мая 1835 г.: стихия и судьбы».

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного технического университета (Брест).

Тэма даклада: «Минское женское училище духовного ведомства в 1863–1914 гг.»

Працяг канферэнцыі

14:00-17:00

Вядучыя пасяджэння:

к.г.н. Валянцін Фёдаравіч Голубеў, к.г.н. Алег Іванавіч Дзярновіч,
д.г.н. Уладзімір Іосіфавіч Навіцкі

*Анофранка Наталля Васільеўна, малодшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Акцыя Мінскага дабрачыннага таварыства па зборы ахвяраванняў на пасаг дзяўчын-сірот як прыклад ўнутрычаслоўнага апекавання (сярэдзіна XIX ст.)».

*Шимукович Сергей Фадеевич, кандидат исторических наук,
доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь
(Минск).*

Тэма доклада: «Деятельность благотворительных учреждений в Минске в конце XIX – начале XX в.»

*Бруханчик Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук,
преподаватель Белорусского государственного педагогического
университета им. М. Танка (Минск).*

Тэма доклада: «Социально-экономическое положение женщин-служащих в Минском отделении Госбанка на рубеже XIX–XX в.»

*Дзярновіч Алег Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).*

Тэма даклада: «Антыквар і археолаг Генрых Татур і мінскі рынак антыкварыяту ў канцы XIX – пачатку XX ст.»

*Бамбешка Іванна Іванаўна, старшы выкладчык Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск).*

Тэма даклада: «Стварэнне сеткі музейных устаноў г. Мінска ў 30-х гг. XIX – пачатку XX ст.»

*Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук,
доцент Белорусского государственного экономического
университета (Минск).*

Тэма даклада: «Мінскі каммерцыйскі банк (1873–1912 гг.)».

Сацукевіч Іван Іванавіч, асістэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Урбананімія і тапаграфія мінскага Замчышча і Траецкай гары».

Калясінскі Валерый Францавіч, скульптар, сябра Беларускага саюза мастакоў (Мінск).

Тэма даклада: «Мінскія фабрычныя і заводскія жэтоны канца XIX–XX ст.»

Трубчык Алена Генадзьеўна, маладыя навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Школьная справа на Меншчыне ў час польска-савецкай вайны (1919–1920 гг.)».

Барановскі Евгений Иванович, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (Минск).

Тэма даклада: «Гісторыя мінскага антыфашысцкага падполья: дасягненні і задачы».

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч, доктар гістарычных навук, прафесар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск).

Тэма даклада: «Уклад Мінска ў выкананне Харчовай праграмы 1989–1990 гг.»

На першай старонцы змешчана панарамная выява Мінска. Медзярыт з Neue Charte von Pohlen nach der vorgenommenen Theilung 1772. Выдавецтва Schreibers Erben (Лейпцыг). 1772–1779 гг. (Белы А. Загадкавы медзярыт // Спадчына. № 1. 1999).

Отпечатано в РУП “Выдавецкі дом “Беларуская навука”
Тираж 100 экз, Зак 215

